


## Сяргей Андрэевіч Кісялёў (1950-2014)

Нарадзіўся ў вёсцы Маркова Бабаеўскага раёна Валагодскай вобласці. Скончыў Ленінградскі дзяржаўны універсітэт. Кандыдат філологічных наукаў, дацэнт кафедры педагогікі, псіхалогіі і сацыялогіі БДСГА. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі (2010). Аўтар паэтычных зборнікаў «Дорога домой» (2003), «Роднік» (2004), «Светлый вечер» (2007), «Одинокий путь» (2010), «Осенніе цветы» (2013).



«... Лишь спокойным завидую птицам  
И хотел бы, взлетев в синеву,  
Над родными краями кружиться  
До конца, до паденья в траву.»



«... Я такой же, как эта звезда,  
Я бесцельно несусь в никуда,  
Но кого-то молю, чтоб мой свет  
Во вселенной оставил свой след.»



«У каждого из нас есть уголок души,  
Куда стремимся мы, устав от бездорожья,  
Там зависть не живёт, там старость не страшит,  
Там в окнах огонёк сияет для прохожих...»

Сергей Киселев

## Аляксандр Віктаравіч Клачкоў

Нарадзіўся ў 1952 годзе ў вёсцы Ваўкаўічы Чавускага раёна Марілёўскай вобласці. Скончыў Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію. Доктар тэхнічных наукаў, прафесар. Загадчык кафедры сельскагаспадарчых машын БДСГА. Аўтар паэтычных зборнікаў: «Мікітавы прыгоды» (2000), «Камін» (2001), «Тайна часу» (2002), «Вечныя пытанні» (2003), «Тэатр жыцця» (2005), «Паланэз» (2007), «Наша зямля» (2008) і інш.



«Нармальны стан душы вялікай –  
Жаданне большага простору.  
Дзе толькі мог – ляцеў і клікаў,  
З апошніх спіл імкнуўся ўгору.»

Аляксандр Клачкоў



«Калі знайшоў нарэшце мэту,  
Куды праклаў дарогу лёс–  
Душу сваю, як цэнтр Сусвету,  
Начыста мыў расою слёз...»

Такога ніколі не думаў:  
Ратуе ў жыцці чаканне,  
Нібы вызвалення з турмаў.  
Нашы душы сустрэнуцца ўранні  
І разам ім стане нарэшце  
Спакойна і сеетла без меры.  
Розум надзяей усцешце –  
Немагчымаму зноў павернуць.



Бібліятэка БДСГА

2015



Залатое пяро акадэміі






## Анэля Тулупава (1938-2001)

Лісоўская Анэля Іванаўна нарадзілася ў в. Копань Рэчыцкага раёна Гомельскай вобл. Скончыла Гомельскую медыцынскую вучылішча (1955), факультэт журналистыкі Белдзяржуніверсітэта (1969). З 1968 па 1974 год працавала рэдактарам газеты «Советский студент» пры БСГА. З 1974 года і да апошніх дзён жыла ў Мінску. Працавала загадчыкам рэпертуарнага аддзела Белдзяржфілармоніі, старшим рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура», загадчыкам аддзела літаратуры часопіса «Воўкы». Член Саюза пісьменнікаў ССР (1977). Аўтар многіх паэтычных зборнікаў. Яе першы зборнік «Станцыя надзеі» выйшаў у 1971 годзе, калі яна працавала рэдактарам газеты ў БСГА.



«Скажыце ўсім,  
Што я люблю вас,  
Людзі.»

Анэля Тулупава



### Словедзь

Няма ні мудрасці ў мяне,  
Ні пасталення.  
Скажы мне, Госпадзі:  
– Я – тваё збаўленне.

Няма ні тытулаў, ні славы,  
Ні ўхвалення.  
Скажы мне, Госпадзі:  
– Я – тваё збаўленне.

Няма жарцей,  
Багаццем адalenня.  
Скажы мне, Госпадзі:  
– Я – тваё збаўленне.

Ды вера ёсць і ціхае маленне.  
Скажы мне, Госпадзі:  
– Я – тваё збаўленне.

## Змітрок Марозаў

Марозаў Дэмітрый Дэмітрыевіч нарадзіўся ў 1954 годзе ў пасёлку Языбы Крупскага раёна Мінскай вобласці. Дзяцінства і юнацтва гады праўши ў Горацкім раёне. Скончыў Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію. Працаў аграномам на Магілёўшчыне, а з 1986 г. – у Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання Распублікі Беларусь. У апошні час працуе ў Міністэрстве гандлю. Член Саюза пісьменнікаў Распублікі Беларусь. Аўтар больш за 20 кн пазней і прозы. Напісаў першы ў єўрапейскай літаратуре вянок вянкоў санетаў «Алакалісіс душы». Лаўрэат трох распубліканскіх літаратурных прэмій. Падтрымлівае цесныя сувязі з літаратурнымі аб'яднаннямі «Парнас» і «Роднае слова». Аўтар гімна БДСГА.



«Душа альбо ёсць, альбо яе няма зусім.  
Усё астатнія – гульня ў душэўнасць.»

### Змітрок Марозаў



Калі душа працята болем,  
Якога разум не спасціг,  
З апошніх сіл бягу на волю,  
Да траў і кветак лугавых.  
Да дрэў магутных і вячыстых  
Пад вечаровай сінявой,  
Ад іх размоў і песень чыстых  
Сам ачышчаюся душой.  
І боль знікае нечакана,  
І разумею спаквала,  
Нішто не гоіць гэтак раны,  
Як мацирыйская зямля.

«Пасля смерці пакіну патомкам  
Некалькі вершы –  
попел свайго сэрца.»


## Лідзія Андрэева

Мініч Лідзія Андрэеўна нарадзілася ў 1940 годзе ў вёсцы Рэкта Клімавіцкага раёна Магілёўской вобласці. Скончыла Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію. Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт (выкладала на зоайніжынерным факультэце БДСГА). Аўтар паэтычных зборнікаў «Спешу сказаць...» (2005), «Жыватворная крыніца» (2007), «Споведзь» (2009), «Мая сям'я ад А да Я» (2010), «На хвалія вечасці» (2012), «І боль, і мары і любоў...» (2013), «У сваім краі, як ў раі» (2015), «Цвіла каліна», (2015). Член Саюза беларускіх пісьменнікаў (2013).



«У добрым сэрцы –  
добрая памяць.  
Доўгая памяць –  
у доўгім жыцці.»

Лідзія Андрэева



Чытаю, разважаю, думаю...  
Прад Вамі, хто не пустасловіць,  
Хто справай кажа аб сабе,  
Паклон зямны аддаць гатовы  
Належны Божае рабе.

Не з вышыні сваіх заслуг  
Вы размаўляеце са мною.  
Зямлёй азначан высі круг:  
Вялікі той, хто разам з ёю.

Я вам удзячная за ўсё:  
За светлу душу, за шыграсьць,  
Неўзгадаванае асцё –  
За Вашу Простасці Вялікасць.

